

нега хозяйства она не только непосредственно осуществляет процесс потребления, но готовит и обслуживает его. В семье формируется семейный бюджет, планируются его затраты, функционирует личная собственность. Экономическому взаимодействию индивидуальных потребителей внутри семьи свойственны социальные характеристики: воспитание детей, здоровье членов семьи, усвоение культурных ценностей, приобщение к труду, воспитание ответственности, трудолюбия у детей. В то же время семья как коллективный потребитель взаимодействует с другими субъектами потребления, внешней средой, государством и обществом. И в этом плане большое значение имеет отношение семьи к экономии потребления электроэнергии, тепла, воды.

В семье в процессе социализации подрастающего поколения, привлечения детей к труду в домашнем производстве, обучения навыкам экономии материальных ресурсов формируется личность, которая способна разбираться в способах практического использования материальных и духовных благ с целью наиболее полного удовлетворения своих потребностей.

*Л.І. Падгайская, канд. сацыял. навук, дацэнт  
БДЭУ (Мінск)*

### **ФІЛОСАФ А. ДОЎГІРД — НАША ДУХОЎНАЯ СПАДЧЫНА**

Сучасныя ўяўленні аб грамадскім развіцці у многім грунтуюцца на традыцыі нацыянальнай грамадской думкі эпохі Адраджэння і Асветніцтва. У гэтай грамадской думцы было прадчуванне многіх проблем сучаснасці, і ўсё ж яна несла веру ў разум і прагрэс. Сацыяльная думка аб шляхах грамадскага развіцця заўсёды з'яўлялася ў творах канкрэтных людзей. Таму вывучэнне біяграфій гэтых людзей, а таксама вывучэнне таго культурнага асяродка, у якім развіваліся матывы сацыялагічных твораў, вельмі важная праца для гісторыі сацыялогіі. Гэта асабліва неабходна для Беларусі, якая духоўна вынішчалася некалькімі стагоддзямі, і таму патрабуе асэнсавання беларусамі ўсёй паўната дасягненняў сацыяльна-філасофскай думкі Бацькаўшчыны. У сацыяльна-філасофскай думцы сярэдзіны XVIII ст. сфарміраваліся прыродна-навуковыя тэндэнцыі, выразнікамі якіх сталі прыхільнікі філасофіі «новых» — А. Скарульскі (1715—1780), С. Шадурскі (1726—1786), Б. Дабшэвіч (1722—1794), К. Нарбут (1738—1807). Да іх ліку належыць таксама беларускі філосаф Анёл Доўгірд (1776—1835). Яго светапогляды, навуковая і практычная дзеянасць спрыялі развіццю беларускай сацыяльной думкі, а таксама рэформам у навуцы [1, с. 239—245].

Анёл Доўгірд нарадзіўся 12 снежня 1776 г. у маёнтку Юркаўшчына Мсціслаўскага павета на Магілёўшчыне. Вучобу пачаў у 1786 г. ў езуіцкай калегії Мсціслаўля. У 1793—1796 гг. ён вучыўся ў Віленскім універсітэце. Наступныя дзесяць гадоў выкладаў матэматыку, фізіку, геаграфію, паэтыку, рыторыку і французскую мову ў розных піярскіх школах Беларусі. У 1818 г. Доўгірда запрасілі выкладаць логіку, псіхалогію і філасофію у Віленскі ўніверсітэт, дзе ён працаваў да 1832 г. Калі царскія ўлады ў 1832 г. закрылі Віленскі ўніверсітэт, А. Доўгірд (з 1833 г.) працаваў професарам логікі і філасофіі Віленскай духоўнай акадэміі. Трэба азначыць, Доўгірд у Вільні займаўся не толькі выкладчыцкай, але і грамадскай дзейнасцю. У віленскі перыяд ён быў прэфектам дваранскага пансіёна (1807—1809), капеланам Галоўнай духоўнай семінарыі пры ўніверсітэце (1809—1812, 1816—1832), капеланам гімназіі (1812—1813). У 1822 г. А. Доўгірд быў абраны членам-карэспандэнтам Варшаўскай акадэміі навук за навуковую працу «Логіка», а ў 1826 г. ён атрымаў ступень доктара тэалогіі за дысертацыю «Аб цудах». Шырока вядома дабрачынная і мецэнатская дзейнасць Доўгірда. Напрыклад, падчас руска-французскай вайны ён многа часу прысвяціў апякунству над раненымі і хворымі салдатамі. Прычым Доўгірд не прыпыняў сваёй грамадскай дзейнасці нават тады, калі Вільня была акупавана войскам Напалеона. А сваю спадчыну — вялікую бібліятэку, у якой было некалькі соцен тамоў каштоўных кніг і мноства манускрыптаў, Доўгірд ахвяраваў Духоўнай акадэміі. Свой жа родавы вялікі маёнтак Доўгірд падараў часткова пляменніцы, а часткова аўгусцінцам і бернардынцам для падtrzymкі бедных. Доўгірду належыць распрацоўка маральных прынцыпаў, якія абапіраюцца на асветніцкую этику. Маралі трэба вучыць з дзяцінства, лічыў філосаф. Асноўнай мэтай маралі з'яўляецца імкненне чалавека да шчасця. Умовай маральнага дзеяння ён лічыў адзінства совесці і ведаў. Маральны імператарый быў сформуляваны ім наступным чынам: «Заўсёды рабі так, каб не было сорамна аб’явіць усюму свету пра сваё дзеянні і тыя матывы, якія цябе на яго падштурхнулі» [2, с. 40]. Вышэйшым прынцыпам маралі Доўгірд абвясціў асабістую адкрыласць свету. Анёл Доўгірд пакінуў пасля сябе значную філасофскую спадчыну.

### Літаратура

1. Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии (до 1917 г.). — Минск : Наука и техника, 1973. — 557 с.
2. Jadacki, J. Slauni wilnianie Filzowe / J. Jadacki. — Wilno : Wydawnictwo polskie w Wilni, 1994. — 202 s.